

спадчына

спадчына

Ян Скрыган



...у съвеце маўкліва гаспадараць
толькі час і памяць...

Той час...

З кнігі ўспамінаў

Ян Скрыган (1905–1992) – знакавая постаць беларускай літаратуры XX стагоддзя. Знакавая і творчасцю, і лёсам. Ён нарадзіўся на «сэрцавіннай» Случчыне, вучыўся ў беларускамоўнай гімназіі, тэхнікуме, універсітэце, працаўаў журавістам, актыўнічаў у «грамадскім будаўніцтве». Пачаў друкавацца з 1925 году, у 1929-м ужо меў асобную кнігу. А праз сем гадоў пасля таго – беспадстаўны арышт, 10 гадоў Сібіры, праца на заводах Ферганы і Эстоніі, паўторны арышт...

У 50 гадоў Ян Скрыган быў рэабілітаваны і адноўлены ва ўсіх правах. Зноў вярнуўся да літаратурнага, выдавецкага і грамадскага жыцця. І стаў лаўрэатам Дзяржсаўнай прэміі Беларусі, атрымаў званыне «Заслужаны работнік культуры». Былі новыя кнігі. Але ніхто ўжо ня мог аднавіць яму ранейшыя сілы, мінулыя мары, былую сям'ю, урэшце — колішнюю беларускамоўную Бацькаўшчыну. Артыкул «Што

робіцца з моваю!» – апошняе, што напісаў Ян Скрыган за некалькі дзён да смерці.

А тое, што не могло прабіцца праз савецкую цэнзуру, вусна рассказвалася нешматлікім сябрам падчас сумесных штацыраў па санаторных узлесках, друкавалася ў некалькіх асобніках і ў машынапісе адкладвалася «да лепшых часоў». Тыя тэксты, ласкава перададзены «Дзеяслову» дачкой пісьменьніка сп. Галінай, і складаюць сёньняшнюю юбілейную публікацыю. Хоць у рэдакцыі няма ўпэўненасці ў тым, што «лепшыя часы», пра якія марыў Ян Скрыган, надышлі...

Алесь ПАШКЕВІЧ.

Трэба хоць трошки ўспомніць

I.

Першы пісьменьніцкі Дом творчасці таго далёкага часу – 1936 году – быў недзе пад Пухавічамі. У колішнім пансkim маёнтку. Дом вялікі, двухпавярховы з рознымі пакоямі і заламі, дзе можна было і спакойна працаваць, і адпачываць думкаю. Быў вялікі сад з дарожкамі, з кветнікамі і альтанкамі; была ня то рэчка, ня то рэчачка з гарбатым пешаходным мастком цераз яе; і была ціхая дарожка ў мястэчка, пры якой стаяла невялікая ня то будка, ня то крамка, дзе можна было купіць і віна, і гарэлкі.

Я прыехаў сюды папрацаваць, бо была нейкая важная тэма для газеты «Літаратура і мастацтва», якая патрабавала неадкладнага клопату. Прыйшах адзін, і вельмі скора адчуў сябе вінаватым перад жонкаю, што ня ўзяў яе з сабою. Аказалася, што на ўвесь Дом творчасці я быў адзіны і працавальшчык, і адпачывальшчык. І даў тэлеграму дадому, каб яна прыехала. Дзеля гэтага сходзіў у краму і купіў «самага лепшага», як парайлі там, віна.

Чакаючы, вядомая рэч, міжволі ўспаміналася, як мы пазналіся і як пажаніліся. Яе звалі Галій. Яна была адзіная дачка ў вельмі незвычайнай сям'і. Бацька – Гаммер – паходзіў з тых немцаў, што некалі кухарылі пры рускіх царах. А маці была з французаў, якіх таксама запрашалі калісь для выхавання дзяцей. Калі бацька быў, па-сутнасці, звычайным дабрадушным чыноўнікам, то маці сваю французскасць шанавала з вялікаю годнасцю. Яна нідзе не працавала, лічыла, што яе найбольшы абавязак у тым, каб трymаць у парадку дом і выхоўваць дачку. І праўда, у дому заўсёды была нейкая вельмі патрэбная прастата і вольнасць. А дачка ніколі нідзе не вучылася, не канчала ніякіх школ ні інстытутаў, але была першакласна адукаванай і простай. Усё гэта дало ёй маміна выхаванье. Яна працавала ў Дзяржаўным выдавецтве машыністкаю. І зъдзіўляла тым, што, ня так даўно будучы жыхаркаю Смаленску, вельмі пісьменна друкавала па-беларуску. Словам, мы ня толькі з ёю здружыліся, а – пажаніліся.

Усё гэта цяпер успамінаючы, я чакаў яе заўтра да сябе.

Але недзе пад вечар зайшоў да мяне загадчык Дому творчасці з незнаемым чалавекам. І той незнёмы чалавек паказаў дакумент на тое, што павінен мяне арыштаваць. Дырэктар разгублена і ашаломлена стаяў моўчкі.

Чамусыці я вельмі спакойна і абыякава сустрэў гэтую навіну. У мяне была бязьмежная ўпэўненасць, што гэта праста памылка, і яна адразу ж высьветліцца. Я ня мог прыдумаць сабе анікай віны.

Начаваў я ў мясцовым Допры, бо на Менск у гэту пару цягнікоў не было. І успомніў, што сям'я дома цяпер будзе ня толькі без мяне, але і бяз грошай. Грошовая кніжка была пры мне, я падпісаў некалькі чэкаў на ўсю суму сваіх зьберажэнняў і папрасіў свайго канваіра, каб ён занёс яе дадому. Ён зрабіў гэта. І гэта быў

першы выпадак, адзначаны мною, калі людзі, з тae строгае пасады, якую яны займаюць, не пазбаўленыя чалавечнасці.

Ці трэба расказваць, як успрымалася і як прыжывалася новая, нікім і ніколі не чаканая акаличнасць, калі чалавек не разумее, чаму, чаго і навошта робіцца арыштантам, адразу – нечалавекам? О, якое гэта страшнае крушэнне! Галоўнае, што ты ня ведаеш, навошта гэта, чаму і за што? Што здарылася? Дзе, у чым прычына? Дзе закон? Дзе абарона? Як жа абараніца і засыцерагчы сябе?

Толькі назаўтра раніца канваір завёз мяне ў Менск. У вядомую ўсім установу. Уваход на рагу вуліцаў Цэнтральнай і Валадарскага. Вядомая рэч: адразу ў адзінчуку.

Толькі цяпер мяне адразу ахапіла трывога. Толькі цяпер дайшла да ўсьведамленыня сур'знасць мае бяды. Толькі цяпер, першы раз я ўсьвядоміў, што сям'і ў мяне больш ня будзе. Што яны цяпер перажываюць найстрашнейшую сямейную бяду. І што я на іх кладу ня толькі бяду, а – ганьбу.

Я шнураваў па камеры, упершыню ўяўляючы, як людзі бываюць вымушаныі разъвітвачца з жыцьцём. Што гэта зусім ня цяжка – разъвітача з сабою. Куды цяжэй – як? Якім спосабам? Нездарма ж раз-пораз у вочка ў дзівярах заглядае вартавы. Мабыць, такія думкі завітваюць ня толькі да мяне.

II.

Першы съледчы ў мяне быў Цімафееў. Я ўпэўнены, што, калі б ён вёў маю справу, то ўсё было б і граматна, і справядліва, і чалавечна. Гэта быў ужо даволі пажылы чалавек. Ён са мною праста, як кажуць, бяседаваў на тэму на той час модную: кругом ворагі, кругом здраднікі, прадажнікі, асабліва беларускія нацыяналісты. Ня можа быць, каб гэтая тэма мяне абышла: недзе, неўчым і мяне яна краналася. Ды вось: з кім, як, на якую тэму. Тым больш, што галоўны ж нацыяналіст, Цішка Гартны, таксама сядзіць, ён жа нешта раскажа. Калі я сумленны, то павінен сам, усё, што ведаю – расказаць. А я па-праўдзе быў далёкі ад таких «небяспечных» тэмаў, ні з кім, нідзе, ніколі ў мяне не было. Выключаючы хіба адзін выпадак, які я палічыў бяздумным жартам з боку Зымітра Астапенкі. Але ж гэта быў праста дурны жарт.

А было так. Мы з ім кватараўвалі ў сваіх гаспадынъ за вакзалам. Аднаго разу ішоў я з Дому пісьменнікаў дадому, і па дарозе мяне нагнаў Астапенка. Ідзэм, нешта гамонім па дарозе, і недзе ўжо блізка каля вакзалу Астапенка, нешта жартаўлівае расказваючы, раптам кажа:

- Слухай, Янка, паступай у ГАБ.
- Што за ГАБ такі? – пытаюся ў Астапенкі.
- Група Адданых Бацькаўшчыне, – сказаў Астапенка і разрагатаўся.
- Я тут суняўся і строга, нават сядзіта кажу Астапенку:
- Каб таких жартаў я ад цябе больш ня чую!
- Не, дык я ж жартую! – разрагатаўся Астапенка. – А ты, аказваецца, надта пужлівы.

Гэта было каля вакзала. Далей мы ішлі нейкі час моўчкі. Я падумаў, што Астапенка вельмі любіць вострыя жарты; ён ня раз мне гаварыў, як у думках ён лётае на прыдуманым ім аэраплане па чужых краінах, спускаецца недзе ў чужых гарадах. Што ён можа спусціцца на tym аэраплане на любой плошчы любой сталіцы съвету, бо ён ведае тыя гарады як свае пяць пальцаў. «Хочаш, я нарыйсую табе план любой сталіцы съвету, з назвамі плошчаў, вуліцаў?»

Фантазіі ў яго былі заўсёды вельмі крылатыя, у гэтым яму можна было пазайзд-росыціць.

Нелюдзі

Самыя страшныя ў май жыцьці былі два чалавекі. Першы – мой сусед па кватэры ў Менску і, здавалася, сябар, паэт. І прафесійны правакатар.

Другі – мой съледчы: гэта ўжо дзяржаўны цынік і правакатар.

Першы кожны раз правакаваў як бы жартам, але гэты жарт трymаў на патрэбу ў запасе. Другі – як съледчы – будаваў на гэтым свой стыль: абавязкова зрабіць з чалавека злачынца. Няважна, вінаваты ён ці не. Павінен быць вінаваты!

Божачка, як ён зыдзекаваўся! Біў, абліваў халоднаю вадою. Саджай на ножку перакуленага табурета, на некалькі гадзін саджаў у карцар, такі вузкі, што ў ім нельга было павярнуцца. І калі ты ня меў сілы ўжо стаяць, ты вісеў, здушаны яго цеснатою да болю ва ўсім целе.

І было зусім нечакана, што допыты раптам спыніліся. Недзе, мабыць, на месяц ці больш. І раптам выклікаў на допыт новы съледчы, каб абвясціць пра канец съледства. Трэба было падпісаць пра гэта пратакол. Я адмовіўся падпісаць, бо там былі скрэзь выдумка і паклён. Тады съледчы выклікаў «съведку» – гэта быў той самы мой сябар. Ён сцьвярджалаў, што ў пратаколах допыту ўсё правільна, што съледства ішло нармальна.

І была яшчэ адна, апошняя сустрэча з ім. Аказалася, што яго накіравалі за мяжу. У Чэхаславакію. Гэта было ў турме. Ён прайшоў паўз мяне ў бушлаце па-дарожнаму, з торбаю за плячамі. Мабыць, і там была ў яго тая самая місія інфарматара.

Ён там быў забіты пры сутычках чэхаў з немцамі. Няйначай свае ж і забілі...

15. 08. 92

Той час, альбо Алесь Гародня

Пра гэтага чалавека я мог бы расказаць даўно, бо ў беларускай літаратуре свайго часу ён быў фігураю не зусім звычайнаю. Пачаць бы з самога прозвішча: Функ Аляксандр Эраставіч. Міжволі падумаеш, што гэта немец. А калі так, то здагадкі пойдуць і далей: што ён дваранін і мае дваранскі тытул барона. Ня важна, што гэта будуць толькі здагадкі, бо яны вельмі падобныя на праўду, у іх няма ніякіх супяречнасцяў. І што будзе па-праўдзе дзівіць, дык гэта яго чалавечая сутнасць. Тут колькі хочаш нечаканасцяў: што ён прости, даступны, адукаваны. Выхаваны. Што знаеца з гісторыяй, з літаратурой, у тым ліку з беларускаю, а яшчэ больш: што сам па-беларуску і піша.

Да ўсяго гэтага, мне прыемна было памятаць, што ў гады мае маладосьці ўсюды прадавалася самая прыдатная на любы, нават вытанчаны абутак паста (тады мы называлі вакса), і на вечку бляшанай, круглай, пляскатай скрынкі тлустымі літарамі было выдрукавана кароткае слова: “Функ”. Гэтая няхітрай акалічнасць і цяпер прыдавала нашаму знаёмству нейкую даўнасць.

Калі, дзе і як мы пазнаёміліся, ня памятаю. У памяці ён застаўся адразу як ужо добра знаёмы. Няйначай як гэта было на кватэры ў Паўлюка Шукайлы, нашага дбайлы і арганізатора “Беларускай літаратурна-мастацкай камуны”. Шукайла жыў, як тады здавалася, на далёкай, можна сказаць, ужо загараднай Чырвоназорнай вуліцы, у новым, толькі што паставленым драўляным доме – гаспадар здаў яго кватаранту на абжытак. У доме была яшчэ толькі такая мэбля: драўляны ложак, абедны стол і два крэслы. Калі мы, літкамунаўцы, збираліся на свае рэдкалегіі, то рассыцілі на падлозе свае сувіткі, кажухі ці плашчы, лажыліся наўкруга, у галавах клалі чыно-небудзь шырокую папку, каб на ёй можна было раскладаць рукапісы, і пачыналі абмяркоўваць. Толькі адзін Шукайла, як гаспадар і наш кіраунік, сядзеў за столом на крэсле. І вось аднаго разу паявіўся сярод нас новы чалавек. Ён таксама сядзеў на крэсле з другога боку стала. Гэта і быў Алесь

Гародня. І мяне гэта, папраўдзе сказаўшы, зьдзівіла: чаму ён ня ў нашым гурце? Нядобра падумалася пра яго.

Аднак жа, калі разыходзіліся, само сабою сталася, што мы пайшлі разам: ні то ён мяне праводзіў, ні то я яго. І не заўважылі, як прайшлі ўсю дарогу ад Чырвона-зорнай вуліцы да пасажырскага вакзала за гаворкаю. Нават яшчэ каля вакзала пашпацьрывалі сюды-туды. І гаворка нашая была вельмі патрэбная мне: пра нашую Беларусь і пра яе літаратуру. Галоўнае – пра старажытную: Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, нават пра майго земляка Альгерда Абуховіча, пра якіх я, признаюся, да таго часу нават ня чуў.

Неўзабаве мы зноў былі на рэдкалегіі. І зноў з Гароднім пайшлі разам, і, вядома, зноў доўга сноўдалі каля вакзала. Я ня ведаў, дзе і як жыве ён, але падумаў, што ў такі позыні час ісці яму дадому аднаму ня надта прыветна, і сказаў, што можа мы пераначавалі б у мяне? Ён лёгка згадзіўся.

Я жыў за вакзалам, у Піянерскім завулку, наймаючы ў Мар'і Жакевіч невялікі пакойчык. Мы перайшлі вузкі, доўгі пешаходны мост над чыгуначнымі пуцямі, каля школы павярнулі направа, крутнулі ў кароценькі мой завулак, і былі дома.

У пакойчыку майм месцыцілася толькі чорная цыратавая канапа, у галавах да сцяны прыліпаў самаробны стэлаж з кнігамі, а пры акне ў двор стаяў невялічкі столік, якога хапала, каб пры рабоце можна было паставіць на яго локці.

Зьбіраючыся спаць, я намерыўся зьняць сыпінку з канапы, каб яна стала хоць трошкі шырэй. Але Гародня запярэчыў. Сказаў, што ні на чым мяккім ён спаць ня можа, яму трэба толькі роўная і цьвёрдая пасыцель. А таму ён ляжа на падлозе.

Я тут жа сабраў увесь свой адзевак: паліто, розныя коптачкі, доўгі, яшчэ з дому ўзяты кожух, у якім з гонарам хадзіў па Менску, не баючыся ніякіх марозаў. У галавах пад кожух мы паклалі некалькі няцвёрдых кніг, накрылі іх навалачкаю. Выйшла ня так і блага. Калі ж сабраліся класыціся спаць, я ўбачыў новае дзіва. Пад верхняю белаю кашуляю аказаўся цьвёрды гіпсавы карсэт, зашнураваны белым шнурком. Я няўцягна глядзеў, як Гародня разъвязаў верхні вузлык і пачаў расшнуровуваць гэты белы панцыр зьверху ўні. І паставіў яго на падлозе. Я ня ведаў, што мне рабіць – распытваць у яго пра гэта ці маўчаць? Я разумеў, што гэта калецтва сыпіннога хрыбта. Сылед можа вайны, а можа якая хвароба? Зноў тайна? Але распытваць ня стаў. Не такі гэта выпадак, каб пра яго лёгка было гаварыць. І мне тут жа стала горка, што там, у Шукайлы, нядобра пра яго падумаў, калі ён разам з намі ня лёг на разасланы на падлозе адзевак.

Потым ён часта заставаўся ў мяне начаваць. І кожны раз хапала ў нас гаворкі бадай што да відна. Мяне вельмі цікавіла, як ён і што піша, але гэтай гаворкі ён не любіў. Сказаў толькі, што для нашай суполкі напісаў аповесьць. З вайны. І завецца яна “Варты на Рэйне”.

На гэты ж раз, лежачы на кожуху, ён сказаў, што ў яго баліць душа: ён даўно ня бачыўся з каханаю жанчынаю. Гэта была новая мне навіна. Яна жыве ў Москве. Зваць яе Вера Яўграфаўна Сіроткіна. Але ім нельга пажаніцца, бо яны ў нейкай вельмі блізкай роднасьці. І яму конча трэба зьезьдзіць. Можа, і я з ім паехаў бы? Вядома, я згадзіўся.

У Москве Гародня адразу зьнік. Я пасяліўся ў Беларускай гасцініцы на Цвярской вуліцы і дзён тры прыходзіў туды толькі начаваць. У Москве я быў першы раз, усё мне было навіною. І магазін Елісеева, падобны на святочны кірмаш, і Сенні базар, дзе я ня бачыў нікага сена, і Серпухоўскі рынак з пачварна няўклодым, тупым будынкам пасярэдзіне пляцу. І Пушкінскі Музей Дасыціных Маствацтваў з белаю, рамантычна маладою фігураю Давіда з прашчаю ў паднятай руцэ, пры са-мым уваходзе; і Храм Хрыста-Збаўцы, дзе, лазячы па крутых прыступках у яго сыценах, я падымайся пад самае скляпеньне і любаваўся адтуль і на Москву-рэчку, і на яе масты, і на далёкія смужыстыя навакольлі; і Трацьцякоўская галерэя, дзе цуды

ў вобразах Івана Грэзлага, што з вар’яцкім вачамі забівае свайго сына і абнімае яго галаву; і разудалы Сыцяпан Разін; і князёуна Тараканава; і Запарожскія казакі; і каляровая мяцеліца ў карцінах Малевіна; і душнае ўзрушэнне ў карцінах Ге, — Бог ведае, колькі неспакою ў душы прыносіў я з сабою ў гасцініцу, ня могучы заснуць да самага ранняня. А хіба можна было спакойна прайсьці на Краснай Плошчы каля помніка Мініну і Пажарскому, ці каля Лобнага месца, пазыней адціснутых на край плошчы? А колькі гадзінаў прарабаву я, ходзячы па кірмашах старых кніг, што раскладваліся на століках ці проста на бруку бойкіх вуліц!

Вярнуўся я з вялікім смуткам: як многа мне яшчэ трэба бачыць, ведаць і знаць. А Гародня, прыехаўшы можа праз тыдзень, як мог супакойваў: усё тваё яшчэ наперадзе. Я рад быў хоць гэтаму супакойванню.

Паўлюк Шукайла пераехаў на новую кватэру, блізка каля вакзала. Нам стала куды лягчэй зьбірацца ў яго. Часцей пачалі бываць і прыхільнікі Літкамуны — і мінчане, і перыферыйнікі — з Горы-Горыцкай сельскагаспадарчай акаадэміі — Але́сь Вечар, Прыбыткоўскі, Юрка Гаўрук. Аркадзь Куляшоў і Юрка Лявонны прыглядаліся да нас з асаблівым цікавствам, з нейкаю зычлівую насыцярогаю. Часцей забягаў і Гародня, балазе гэта было па дарозе да мяне.

Аднаго разу Гародню спатрэбілася зайсьці ў аптэку. Добраю славаю карысталася аптэка, што была перад Домам Ураду. Мы туды і рушылі.

На гэты бок вуліцы ўсе будынкі — цэлья кварталы — былі ўжо зьнесеныя, бо тут пазыней зрабілі плошчу. Заставаўся толькі адзін ня надта высокі, але ўтульны, ладны, прыгожы сваімі архітэктурнымі формамі дом. Гэта і была аптэка. На tym жа баку вуліцы высіцца бадай што блізкі ўжо да свае дзесяціпавярхове вышыні Дом Ураду, аплечены рыштаваньнямі, з дашчанымі пераходамі з паверху на паверх. Я бачыў, як па гэтых пераходах цяжка хадзілі мужчыны, носячы груз. На сцінах у іх была прымайстраваная так званая “каза”, падобная на высокую скрыньку, толькі адкрытую, з бакавінамі і з дном, у ёй насялілася наверх цэгла. Мне ўспомнілася, што зусім нядаўня ў нейкай кнізе пісалася пра тое, як будаваліся егіпецкія піраміды. I быў малюнак, вельмі падобны на гэты: і “каза” на сціні, і цяжкія паклажы, і падыманыне яе... Мы ўжо былі каля самае аптэкі, але Гародня рэзка спыніўся, спыніў і мяне.

— Гэта тваё шчасце, што мы з табою толькі ўдваіх, — сказаў ён. — А калі быў бы з намі нехта яшчэ, я прымушаны быў бы пра тваю гаворку сказаць куды трэба. Ты проста дурны! — сярдзіта сказаў Гародня і пайшоў у аптэку.

Гэты эпізод мне часта ўспамінаецца. Аж да гэтага часу. Па розных прычынах. Я ведаю, што на ўсім сьвеце існуюць законы пра абарону дзяржавы і людзей у ёй. Але ці ўсе способы гэтага клопату могуць быць чесныя? Дабраахвотна гэтым займаюцца ці прымусова? I ці было ў Гародні права на выбар? Таўро яго біяграфіі — вядома ж, буржуазнай? — не давала яму гэтага права. I яго чеснасць мяне вельмі зьдзівіла.

Час ішоў. У Цэнтральным бюро “Маладняка” кніжачкаю выйшла Гароднева аповесьць “На крэсах”, у часопісе “Маладняк” — апавяданье “У паплавах”. Апроч прозы ў газетах і ў часопісах “Узвышша” і “Маладняк” друкаваліся яго артыкулы і рэцензіі на новыя кнігі. На цяперашнія вока тыя артыкулы выглядалі б, мабыць, прымітыўна, але трэба сказаць, што пісаць іх было і цяжка, і небясьпечна — іх кантроліравала пільнасць Лукаша Бэндэ. Патрэбен быў аголены сацыялагізм і, барані Божа, ня клопат пра нацыянальную літаратуру і съпецыфіку літаратурнага твору, бо за гэта аўтар адразу пападаў у самую страшную віну — у нацдэмь.

Потым настаў трывожны час. Раптам у нашай рэспубліцы паявілася безыліч ворагаў. Галоўным чынам інтэлігентаў. Бэндэ стаў не адзін, паявіліся яму памагатыя, яны выступалі ўпэўнена і съмела, і сярод першых жа ахвяраў зусім непрыкметна зынік Гародня. Праз невялікі час сярод людзей ненадзейных называліся прозвішчы Уладзіміра Дубоўкі, Язэпа Пушчы, Язэпа Дылы, Некрашэвіча. Зусім нечакана ся-

род ненадзейных – Уладыслаў Галубок з усім сваім вандроўным тэатрам. Ня ўсё належна пайшлося і ў тэатры імя Янкі Купалы, і там артысты пачалі зьнікаць. Чулася, што адны ішлі ў далёкія ссылкі, другія – у сібірскія лагеры.

І раптам паявілася новая сучэшлівая тэма: нечуваная перакоўка чалавечых лёсаў на Беламорска-балтыйскім канале. Гаварылася і пісалася пра гэта пераможна і ўрачыста. Пісалася ў газетах, у часопісах, рысавалася ў мастацкіх палотнах. Будоўлю на канале наведаў урадавы экіпаж.

Вядома, на будоўлю Беламорска-балтыйскага канала паехала і беларуская экспкурсія. Здаецца, што ўзначальваў яе Міхась Лынкоў. Сярод дэлегатаў былі Янка Купала і Алесь Кучар. Вярнуўшыся ж, нашы дэлегаты сказалі, што бачылі там і Алеся Гародню. Працуе ў тамашній лагернай газете.

Божа, колькі гэта дало мне болю і гора! Адразу ж перад вачыма паўстаў мне яго гіпсавы карсэт, зашнураваны белым шнурком на грудзях. Як жа ён там вытрываў? І ў чым яго віна? Я ж сам быў упэўнены, што без віны ня могуць саджаць!

Прайшло недзе каля трох гадоў. Я жыў у tym жа доме ў Мар’і Жакевіч, у tym жа пакойчыку. У галавах на канале стаяў той жа самаробны стэлаж з кнігамі. Стаяла ў ім некалькі кніг і Гародневых. Папулярнага на той час літаратуразнаўцы Вале́р'яна Пераверзева, вучні і пасыядоўцы якога Фогт і Саўсун наездам з Масквы выкладалі ў нас ва ўніверсітэце свае дысцыпліны, і філосаф Абрам Дзяборына, кнігі якога я таксама любіў пагартаць, бо крышку захапляўся гэтым прадметам. Няўжо ж ён выжыў? – думалася мне пра Гародню.

А аднаго разу, зранку, перад майм занавешаным акном у двор прамільгнуў ценъ чалавека. Потым бразнулі дзъверы ў ганку, потым у кухні, потым рэзка адчыніліся дзъверы, і ў мой пакойчык увайшоў Гародня. Той самы, у tym жа чорным, толькі добра паношаным паліто, толькі худы, натомлены. Мы пацалаваліся. Гэта было нейкае адно імгненьне. Ён пасыпеў толькі сказаць:

– Дарагі Янка, я вызвалены, ты ня бойся, за ўдарную работу. Я ні ў чым не вінаваты. Жышь у Менску мне нельга, дзе буду – ня ведаю, пакуль што еду ў Барыск. У мяне няма грошай, тут, можа, засталіся якія мае кнігі, ты можаш прадаць іх, а мне памажы грашымі.

Я кінуўся ў свой кашалёк. Ня памятаю, што там было, але мала, кінуўся да гаспадыні, Мар’і Жакевіч. Мы сабралі ўсё, што маглі – сто рублёў. Зноў расцалаваліся, і Гародня зьнік за дзъвярыма.

17. 11. 89 – 1. 10. 90.

Узнагарода

Бог ведае, якім спосабам дазналіся нашыя маладыя жонкі – Мікулічава, Шушкевічава і мая – пра дзень нашай адпраўкі ў Сібір, каб прыйсьці на разывітанье з намі. Яны стаялі здалёк за скрыжаванынімі парожных пуцей, каб хоць адтуль цераз сылёзы глядзець на нас. Дзеля гэтага мы ўпрасілі канвой, што стаяў пры дзъвярах, каб широкія таварныя дзъверы былі хоць трохі рассунуты, каб мы маглі хоць на хвілінку паказацца ў іх.

Цягнікі ішлі і ішлі доўгім цугам па ўсёй краіне, мінаючы гарады, прасторы, радзіму. Але няйначай як была нейкая пільная патрэба, каб наш эшалон спыніўся ў Марыінску. Яна, тая патрэба, была сама сабою відна, каб па дарозе хоць патрохі рассыяляць зыняволеных.

Нас згрузілі ў зону за высокія калючыя дрот, у толькі што змураваны, вялікі, халодны, зусім пусты чырвоны мур. У ім не было яшчэ ні перагародак, ні падлогі; халодным шклом ярклі адны толькі высокія вокны; мякка ступалі ногі ў глыбокі жоўты пясок, насыпаны замест падлогі.

Мы пераначавалі ў гэтым пяску, ціснучыся адзін да аднаго і ўкрываючыся з галавою сваім лёгкім адзеўкам, хоць у дыханьні шукаочы цяпля. А раніцаю адчыніліся дзъверы і на высокі парог стралок прапусыціў мажнога, цёпла апранутага ў чорны бушлат чалавека. Асаблівай незвычайнасыці надавала яму пушыстая, пярэстая (нрзб.), чорна-белай шэрсыці зімовая шапка. Ён ступіў з высокага парогу ўніз, на пясчаны дол, адразу стаўшы невысокім і таўсьцейшым, і падняў руку.

— Увага! — сказаў ён. — Падыміце руکі, хто тут з вас цесьляры!

Я падумаў, што наперадзе нічога лепшага мяне чакаць ня можа. А цясьлярыць, што ж, — магу. Усё дома рабіў гэтак жа, як і тата: араў, насыў, малаціў; пілаваў і бярвенъне, і дошкі, стоячы на высокіх сталюгах; будаваў і ў просты, і ў нямецкі вугал. І падняў руку.

У этапе ішло многа нашых пісьменьнікаў, але ўсе маўчалі. У вока кінуўся толькі Зымітрок Астапенка — ён зьдзіўлена глядзеў на мяне. І раптам скоранька таксама падняў руку. Нас, толькі двух, і забраў з сабою дзясятнік Зайцаў.

Таго ж дня я быў уключаны ў брыгаду будаўнікоў. Мяне пасялілі ў доўгі, змрочны, душна напакаваны людзьмі барак, месца знайшлося ў самым яго канцы на верхніх нарах. Я з трывогаю думаў, як жа ў сваім лёгкім хатнім адзеўку я выйду заўтра на работу, калі на вуліцы тут ужо сапраўдная зіма, цісьне мароз. Але нездарма мне спадабаўся Зайцаў нейкай ціхай, спакойнай сваёй душэўнасцю, бо ўвечары капцёр прынёс мне казённую амуніцыю: бушлат, ватовыя прашываныя штаны, зімовую шапку і валёнкі. Стала і надзеяна я афармляўся ў лагернікі.

З раніцы, вядома, я быў на рабоце. Мы будавалі новыя зямлянкі і баракі. Тут, на рабоце, я ціхенька і паshanоўна дзяякаўшы бацьку, што ён з малых гадоў прывучыў мяне ўмець ўсё рабіць. Цясьлярская работа была мне па душы, мабыць, таму, што я знаю яе з дому.

Позна ўвечары ў барак прыносялі вячэрну. І заробленыя пайкі хлеба. У гэты ж час да мяне прыходзіў Зымітрок Астапенка. Худы, зьнясілены. Яго пасялілі недзе ў другім месцы, бо на работу ён не выходзіў. Пайка хлеба ў яго была невялікая, штрафная. Ён залазіў да мяне на нары, і я чым мог дзяліўся з ім. І баландою, і маленькаю рыбкаю, і драбком цукру. Я ведаў яго натуру і, здаецца, здагадваўся, што ён нездарма, ня ўмеючи нікай фізічнай работы, захацеў зрабіць высадку на гэтай станцыі.

Аднак жа доўга мне тут быць не давялося. Аднае раніцы нашу брыгаду пасадзілі на дзве грузавыя аўтамашыны, прыкрылі зьверху ад марозу брызентам і завезылі ў Іваньскі лагер. (У якім, дарэчы, праз многа гадоў паслья я сустрэўся з вядомым венгерскім рэвалюцыйным дзеячам Бэла Кунам і з жонкаю Мікалаем Бухарына Ганнаю Ларынаю). Там жа, у Іваньскім лагеры, я і прабыў уесь свой прысуд да канца. І сыцьвярджаю: толькі таму, што адбываў яго на адным месцы — застаўся жывы. Калі ж праз дзесятнаццаць гадоў нашу группу нарэшце апраўдалі, то з дванаццаці чалавек вярнуліся толькі чацьвёрта. Загінулі пераважна тыя, хто трапляў у частыя і далёкія этапы.

Узынікла і загадка: два чалавекі ў рэабілітацыю не папалі — Зымітрок Астапенка і Сяргей Знаёмы. Меркаваныне было толькі адно: што яны ўцяклі.

Але гэтае меркаваныне ня спраўдзілася. Калі мы, апраўданыя, ужо былі дома сярод пісьменьнікаў, асабліва сярод тых, што часта бывалі ў Маскве па службе, ня раз казалася, што яны там бачыліся з Астапенкам. Лепш кажучы, ён з імі бачыўся. Гаварылася, што ён напісаў новую нізку вершаў, нават паэму, і меў клопат, каб іх выдаць у Менску.

А ў даведніку «Пісьменьнікі Савецкай Беларусі», выдадзеным у 1981 годзе, напісана нешта нечаканае: што Астапенка ў часе вайны служыў у Савецкай Арміі, быў на фронце. Вось якія дзівосы рабіліся з Астапенкам. А чуткі, што хадзілі за ім, былі яшчэ больш легендарныя: што ён загінуў ня дома, не на сваім фронце, а ў

Чэхаславакій, перакінуўшыся туды і разам з чэхаславакамі абараняючы іх рэспубліку ад німецкай навалы.

Але давайце вернемся назад. У Іваньскі лагер, куды нас прывезылі. На першым часе мы нічога там ня ўбачылі, апрач невысокага збудаваньня з саламяных матаў, над якімі падымалася пара. Аказалася, што гэта астрожніцкая лазня. Я ня ведаў, што ў такой спарудзе, зусім адкрытай, нават бяз даху, а проста зылёгку прыкрытай толем, можна мышца сібірской зімою. Тут у праходах стаялі катлы з гарачаю вадою. Мы ablіваліся ёю, съцёбалі сябе венікамі, каб хутчэй управіцца, але аказалася, што наш адзевак забраны ў пражарку, каб вытруціць з яго паразітаў, і міжволі мы завіхаліся і далей.

Потым нас, вядома, з канвоем і з сабакамі, павялі ў барак, таксама спаруджаны са зьбітай саломы, абыгтай з абодвух бакоў дошкамі. Пры варотах, блізка перад першаю канвойнаю вышкаю, стаяў даволі шырокі клазет. Таксама, каб быў на воку. У бараку днявальны нам паказаў, дзе ёсьць незанятых месцы, і мы сталі жыхарамі новага жытла, чакаючы вечара, каб пазнацца з тутэйшымі жыхарамі.

Іваньскі лагер быў, па-сутнасці, сельскаю гаспадаркаю: рабіў зерне. Яго лагпункты на тэрыторыі былі разьмешчаныя даволі ўдала: кожны ў самым цэнтры свае тэрыторыі. Толькі першы лагпункт, як камандны, выглядаў бязладна, архаічна. З тae прычыны, што эшалоны са зньяволенымі ісці ў Сібір не пераставалі, а яшчэ большалі, першы лагпункт быў асобны, свой, гарадок для вольнанайманых. І патрэбна была бальніца. А каб зньяволеных ня надта кідаліся ў вочы, іхнюю зону трэба было вынесці ў поле, зрабіўшы там свой умацаваны гарадок па ўсіх правілах патрэбнай строгасці.

На гэтым сувежым аб'екце і пачалася нашая работа. Была самая пара зімы. Нас, чалавек сорак, вывелі з ламамі, кіркамі і рыдлёнкамі. У белым полі сівістай вецер, падымалася сінежную замець. Калі вецер сыціхай і замець спадала, у далечыні ў нізіне, недзе на краі гэтага сівісту, відны былі абрысы хатаў вёскі Івань. Зусім другі, ад нас аддзелены вольны сівет.

Мы будавалі зямлянкі. Намечана іх было трох. Рабілася гэта вельмі проста: адны ламамі і кіркамі дзяўбалі зямлю, другія рыдлёнкамі выкідалі яе наверх, а трэція тачкамі адвозілі ўбок.

Ня буду я апісваць, што такое лагерны барак ці зямлянка, што каб іх спарудзіць, патрэбен і лес, і дошкі, і нейкае нават тонкае ўмельства.

На зямлянках гэтых мы праваждаліся да вясны. Былі і хваробы, і абмарожваньні, і паміраньні. На рабоце ў нас увесь дзень гарэла вогнішча, і мы, як хто мог, выбіралі часіну і спосаб, каб пабыць у яго цяпле і дыме ці хоць пагрэць рукі. Мы, цесьляры, неўзабаве перайшлі на сваю работу. Брыгадзір наш, Прахор Тарасаў, быў чалавек талкавіты, душэўны, са Смаленска, мы з ім адразу паразумеліся на tym, што я адмовіўся памагаць яму ў яго брыгадзірской бухгалтэрый.

– А мне падумалася, што табе, як чалавеку граматнаму, гэта будзе па душы.
– Не, – сказаў я, – баюся, што адразу залічаць мяне ў прыдуркі ці ў падхалімы. Тарасаў зас্মяяўся.

– А ведаеш, – сказаў ён. – От ты ня хочаш памагаць мне, а мне гэта падабаецца. А хто ж ты такі будзеш? Чалавек, бачу, граматны. Нечым жа добрым займаўся?

Мне было цяжка сказаць яму, хто я. асабліва паслья таго, як убачыў, што наўрад ці выберуся адсюль, ці буду нават жывы. Але падумаў: нашто ж таіцца, што ханець быць пісьменнікам?

Тарасаў, як часаў бервяно, так і разагнуўся над ім, пакінуўшы сякеру ў дзераве. Пастаяў, паглядзеў на мяне, уздыхнуў, мабыць, ня ведаючы, што сказаць.

– I ў нас жа, у Смаленску, свае паэты растуць, – нарэшце сказаў ён. – Твардоўскі Аляксандар ды Мікалай Рыленкаў. Здаецца, іх не чапалі... А пра цябе, чалавечка, ня чуў.

- Як жа пачуеце, калі я пісаў па-беларуску.
- А-а, гэта праўда. Але і ў нас жа пад Красным ці пад Манастыршчынаю гавораць, бадай што, па-вашаму.

Чамусыці гэта мне было вельмі прыемна слухаць. Я ўспамінаў гісторыю Вялікага Княства Літоўскага, у тайне душы ўсыцяшаючыся хоць мінулым.

На аб'екце нашым выхад з зоны быў шырокі, бо езьдзілі тут і падводы, і машыны. І вось, аднаго разу, на рыжым, добра ўкормленым кані пад'ехалі расыялежаныя калёсы з доўгім смаловыем бервяном. І самае вялікае было мне дзіва, што вазаком была жанчына. Была яна ў бушлаце і ў ватовых штанах, паверх якіх какетна спускалася кароткая спаднічка. Ад мае работы гэта было зусім недалёка. Я бачыў, як какетна на галаве ў яе завязаная хустка каптурыкам. І твар – малады, прыгожы, сьвежы, трохі заружавелы на холадзе, усё роўна як нейкі съяточны. Мне здалося, што я тысячу гадоў ня бачыў жанчыны. Я здагадаўся, што яна з другога лагпункту, на якім жывуць адны жанкі. Я глядзеў на яе, як на цуд, як на царыцу, што паявілася тут нечакана. І ўспомніў, як у Менску, у турме, на допытах, вымагаючы ад мяне неверагодных прызнаньняў, съедчы быхаўскі, на мой пратэст, што ўсё гэта злоная няпраўда, трасучы кучараўшы чупрынаю і пырскаючы съінаю, шалёна крычаў: “Ишь, сволочь, Иисус Христос нашёлся, правда ему нужна! Нам нужна та правда, которой от тебя требуют!” – і тут жа пагрозыліва дадаваў: – “От меня не уйдё-ёшь! Я тебя, сволочь, загоню в такие дебри, что десять лет п... не увидиш!” (Грэшна сказаць, але я ўзрадаваўся, ужо цяпер прачыгтаўшы ў газете “Звязда” артыкул, у якім гаворыцца, што гэты съедчы потым расстраліяны сваёй жа сістэмай).

І вось цяпер, куды раней як тыя абяцаныні, я бачыў сапраўдны, мілы жаночы вобраз. Дзіва, казку, самую съятую і чыстую жаданасць.

Спыніўшы падводу, з драбінаў яна ўзяла бярэмя сена, панесла і кінула яго перад канём. Спакойна, талкавіта, яна пачала развязваць бервяно перш на возе, а потым перайшла да цялежкі. Толькі яна працягнула руку, каб развязаць вяроўку, як каню захацелася пасмакаваць адсунутыя каліўцы. Ён напяўся ў хамут і тузануў цялежку.

“Тпру, стой, у рот я...!” – крикнула жанчына на каня, робячы дасыціна, паблатняцку адпрацаваны націск на другім складзе слова, якога я не асьмельваюся напісаць.

Божухна! Я ўтрупянеў. Я азірнуўся, ці бачыў хто і ці чуў хто апроч мяне. Вядома, усе чулі. І ўсе спакойна, будзённа рабілі свою работу – пілавалі, дзяўбалі зямлю, часалі шулы, габлявалі дошкі.

А я ўсё баяўся зноў зірнуць на яе. Што з ёю было, што сталася, і што будзе тут, у гэтым яе асяроддзі? Не яна ж сама стала гэтакаю. І ўсё ж я быў рад, што ўбачыў яе.

Так і асталася яна ў памяці, як дзіва. Як мара. Як съветная здань. Як царыца. Як узнагарода.

01. 03. 91.

неразгаданыя сльёзы

Кожнае раніцы адчыняліся лагерныя вароты, наша канторская брыгада выходзіла за зону і становілася ў шарэнгу па чатыры. Стражок даваў каманду кожнай чацьвёрцы адысьці на два крокі наперад. Гэтакім чынам палічыўшы, а набіралася нас чалавек трывалаць, даваў агульную каманду ў дарогу: «Шагам марш!».

Гэтак нас вадзілі на работу – аграномаў, заатэкнікаў, рахаўнікоў. Часам былі два канваіры – ззаду і сыпераду калоны, адзін – толькі ззаду. Залежала ад абставінаў: памоцнены рэжым быў або перад съяточнымі днімі, або мелася наехаць якая інспектцыя.

На работу нас вадзілі паўз бальніцу. І бадай што кожны раз па дарозе мы сустракаліся з маладою жанчынаю, якая таксама ішла на работу, толькі ня ў штаб, а ў бальніцу. Там была свая ўліковая кантора.

Не магу сказаць, чым мяне зачапіла тая жанчына. Яна была маладая, была ў яе нейкая свая краса, ня кідкая, а сыціплая, маўклівая, ня ўсім адкрытая, як бы затоечная. І асаблівасць яе была яшчэ ў тым, што нават сярод людзей, у натоўпе, яна была як бы адна.

А я люблю такія натуры, іх заўсёды хочацца разгадваць. І паявілася ў мяне гульлівая думка: а што калі яе патрываўшыць? Калі напісаць ёй пісьмо? Але так, каб яна, барапі Божа, ня ўведала, хто ёй піша.

Проста, па маладосці гадоў, захацелася пажартаваць.

Як толькі канвой заводзіў нас у штаб, мы ўсе разыходзіліся па сваіх пакоях. Самы вялікі быў у нас, у рахаўнікоў. Сядзела ў нас за сваімі сталамі чалавек, мабыць, дзесяць. Асобныя пакоі былі, вядома, у галоўнага бухгалтара і ў касіркі – толькі яны двое былі ў нас вольнанайманыя.

У нашым пакоі былі бесканвойныя два чалавекі. Адзін з іх, даволі пажылы ўжо, Андрэй Іваніцкі, працаў на складскім аддзеле. Ён добры, ахвочы, як кажуць, кампанейскі чалавек, згадзіўся перадаць пісьмо. Вядомая реч, з умоваю, каб яна ня ўведала, хто піша яго.

Што я пісаў у гэтым пісьме? Усё ёй – пра яе ж. Так, як яе бачыў, як яе ўяўляў, як пра яе думаў. Пісаў пра яе аблічча – абаяльнае, прыгожае, сыціплае, разумнае. Пря яе харектар, які сабе рысую, пра сыціласьць, сумленнасць. Пря адданасць. Пря тое, як яна можа кахаць, шанаваць, паважаць. Памятаць. Марыць. Чакаць. Усё пра яе. Не адразу. А асыцярожна, паволі, патрохі, за нейкі пэўны, нават не малы час. Ня просьчы і не патрабуючы нікага адказу.

Кожны раз, калі мы сустракаліся, калі мы ішлі ў калоне на работу ці з работы, калі я стараўся трymаць сябе адсутна, каб яна не ўгадала мяне, – кожны раз пасыля гэтага я быў як хворы, і толькі сам сабе цішком мог сказаць: дзякую Богу, яна не прызнала мяне.

Гульня гэтая цягнулася доўга. З жарту, з пацехі, яна стала нечым вельмі сур'ёзным. Я пачаў жыць перакананьнем, што шчасльвы. І што нават баюся гэтага.

Дарэчы, пісаў я свае запіскі ня так і часта. Трэба было даць ёй час і магчымасць ўсё гэта зразумець. Яна ведала, што піша ёй чалавек канвойны. Гэта ня жарты. І бачыў, што кожны раз, сустракаючыся з нашай калонай, ёй хацелася ведаць, пазнаць, каторы ж тут я.

А я нават ведаў, як зваць яе. І імя ў яе было самае харошае: Ганна. Ганна Георгіёна Гарунова – паглядзіце, якое цудоўнае спалучэнне. І пра гэта я напісаў ёй.

Памятаю, па работе ў мяне выйшла невялікая няўпраўка. Памочнік мой адбыў сваю меру, вызваліўся, паехаў дадому. Галоўбух дакляраваў мне дастаць памочніка з перыфeryнага аддзялення. Я цярпіў чакаў. І пакуль што сам і разносіў праводкі ў картатэкі, і падлічваў шахматку.

Ды вось адчыніліся дзъверы, увайшоў галоўбух, а з ім, неспадзявана, і Ганна Гарунова.

– Вось вам памочнік.

Я, вядома, падзякаваў галоўнаму, прывітаўся з новым сваім работнікам. Яна адразу пачала знаёміцца са сваёю гаспадаркаю. Я ўбачыў: па работе яна чалавек граматны.

Я сеў за сваё інструкцыйнае пісьмо, якое надумаў паслаць на перыферыю. Скончыўшы, перачытаў яго, трохі паправіў, і папрасіў сваю новую памочніцу аднесці ў машынапісны аддзел. Яна ўзяла ў рукі, паднялася, але зірнула ў тэкст і застыла, палахліва зірнуўшы на мяне. Божа, я зразумеў: яна пазнала почырк! Як жа я мог забыць пра гэта! Ціха, маўкліва яна заплакала, зноў села, галаву ахапіўшы

рукамі. Потым хутка паднялася, выщерла сылёзы, зноў узяла ў рукі паперку і панесла яе ў машына пісны пакой.

Назад яна не вярнулася.

1992 г.

Ганна Ларына

Паўз чацвёрты лагпункт цякла рэчка Кія, з тайгі па ёй сплаўляўся лес. На беразе, на прытачным месцы, была абсталяваная запань; бярвенне ў ёй гэтак густа наганялася адно на адно, што праз яго ледзьве прарабвалася вада. Налоўчаныя арыштанты ў сваім знарок не па-людску пашытым адзеныні, лазячы па гэтым настаўбурчаным, сылізкім бязладдзі, бусакамі намацвалі больш слабае бервяно і выбаўлялі яго наверх. Выбавіўшы, гэтак жа лоўка накідвалі на камель пятлю доўгага, блішчага стага высылізганага ланцууга і гукалі на бераг – паганяй! Там напагатове стаялі ўжо запрэжаныя ў пастронкі сытыя пародзістыя коні. Яны тралявалі бярвенне на левы бераг, на так званы Дзелавы двор, абсталяваны піларамаю, сушэльнямі, майстэрнямі, варштатамі, усім неабходным начыннем. Зона была абнесеная высокаю густоту агароджаю з крытымі вышкамі, дзе зручна маглі адчуваць сябе і стралок, і кулямёт пры ім.

Мне спатрэбіліся гэтыя ўводзіны, каб сказаць, што ў нашым лагеры хапала і прымисловай, і сельскагаспадарчай работы, але цяглавая сіла пераважала традыцыйная – коні. І на Дзелавым двары панавала тая завядзёнка, што на ім шчыравалі ламавікі толькі пародзістага складу. А гэтакая эліта патрабавала, каб пра яе штомесяц ва ўправу давалася адмысловая аператыўная справа здача. З даволі складанымі паказчылкамі.

Звычайна справа здачу гэтую рабіў сам спрактыкаваны і размудраны бухгалтар лагпункту Зінавей Кармій. Але Кармій нарэшце сумленна адбыў тут свае гады і мерыйся пaeхаць дадому на Украіну. Трэба было налаўчыць да гэтай работы каго другога. Як на тое прыгналі на лагпункт новы этап, у тым ліку некалькі жанчынаў, бог ведае з якіх высокіх меркаваньняў уключаных у разнаякі мужчынскі гурт. І праз некаторы час у штаб на Цэнтральны лагпункт старшаму заатэхніку Фадзееву аператыўную справа здачу пра цяглавую сілу на Дзелавым двары прынесла жанчына. Нікому не вядомая. Але з прозывішчам даволі гучным – Ганна Ларына.

Аднак жа людзі пажылыя і дасьведчаныя ў нашай новай гісторыі памяталі, што гэтак звалі маладую Бухарынаву жонку.

І вось за тое, што Ганна Ларына была Бухарынаву жонкаю, ёй собіла пабываць і ў нашым лагеры.

«И пошли лагерь –
Мариинский,
Ново-Ивановский,
где вонь баланды, портнянок
для женщин – единственное ТЭЖЭ», –

сказаў Яўген Еўтушэнка ў сваім лірычным рэпартажы «Жена Бухарина» ў газете «Ізвестія».

З таго першага разу Ганна Ларына і пачала штомесяца насыць у штаб аператыўныя справа здачы пра жывое цягло на Дзелавым двары. Яна пачала прывыкаць і да гэтай дарогі, і да работы. ішла пешкі і паміж жытou, і па лугавых далях, па-сутнасьці, адна, бо канваір тупаў ззаду, нічым не замінаючы, можна было марыць, думачь, успамінаць. Такія хвіліны чалавеку вельмі патрэбныя.

Нарэшце, Цэнтральны лагпункт. Кантора. Драйляны, доўгі, казённы, гонтам

крыты будынак. На ганку канваір аставаўся з нашым, тутэйшым, перачакаць сваю падканвойніцу. А яна праходзіла тамбур, потым калідор налева, на якую хвіліну спынялася перад дзвіярыма направа з надпісам АПЧ, што азначала «АгроПроизводственная Часть» яна ўжо ведала, што там сядзелі людзі найбольш пажылыя: аграном, інжынеры, механизатары, планавікі, колішнія дактары і кандыдаты навук, цяпер гэтакія ж сама падканвойныя. Яна іх бадай што нікога ня ведала.

Нарэшце яна адчыняла дзвіверы. У правым кутку, пры вакне, сядзеў старшы заатэхнік Фадзееў. Съветлавалосы, маўклівы, вечна задуманы, гадоў за сорак мужчына. Яна моўчкі клала яму на стол сваю справаздачу.

Ён праглядаў яе, дзякаваў, і, спахапіўшыся, запрашаў сесыці.

Яна была самага зруchnага ці, лепш сказаць, сярэдняга росту, цёмнага воласу, нават надта цёмнага, аж да сіняга бляску. Спакойнага ablіčча, з удумлівымі вачамі, чамусыці, здавалася, надта строгімі. Выручала толькі ўсьмешка, але вельмі рэдкая. Можа, ад прыроды, а можа ад зазнанай долі. А найвярней – ад сарамяжнасці. Рэч у tym, што саромелася яна сваіх зубоў. Калісці вырасьлі яны так свавольна – ніжнія, упартыя, – што выціснуліся з сваіх радоў у бакі, і калі яна сымялялася, то яны надавалі ёй гэтулькі зухаватай хлапечасці, што міжволі хацелася сымяцца разам з ёю. З гэтаю бядою яна змагалася няшчадна: дазваляла сабе толькі маленъкую ўсьмешку. І тады яшчэ натуральней съвяціліся ў яе ablіčchy вабнасць і мілата.

Я пакінуў Нова-Іванаўскі лагер у 1946 годзе. Ня ведаю, ці доўга яшчэ насіла там Ганна Ларына ў штаб свае справаздачы. Мне толькі здавалася, што таго дня, калі яна мелася быць, старшы заатэхнік АПЧ Фадзееў вельмі чакаў.

14.03 – 28.08, 15.12.89; 22.07.92.

Сухабузім

Ужо калі я перабраўся з Міндарлы ў раённы цэнтр Сухабузім, калі старшыня раптыканкаму Mixail Удавіченка накіраваў мяне на работу ў райкамгас, калі я больш-менш асталявауся і наняў кватэру ў Слобожыных, што жылі недалёчка ад райкамгасу над рэчкаю, калі я ўпэўніўся, што жыву на гэтым месцы больш-менш трывала, я папрасіў, каб прыехала і Ганна. І вось ужо з Москвы яна дала тэлеграму, што едзе. З дзецьмі.

Я вельмі ясна ўяўю, што самым цяжкім этапам у яе дарозе будзе няйначай як гэты, самы невялікі кавалак дарогі – ад Краснаярску да Сухабузіму: дзе, калі, з якога вакзала, якім транспартам і па якой дарозе трэба ехаць у той Сухабузім.

Пры райкамгасе існавала рамонтна-будаўнічая брыгада. Прарабам у ёй быў таксама ссыльны Фёдар Багданаў. Нядайна да яго прыехала жонка – жывавая, прыветная, душэўная жанчына, яна тут жа згадзілася зьезьдзіць у Краснаярск, сустрэць і прывезыці маю сям'ю.

І вось мы зноў разам.

Вядомая рэч, што жыцьцё маё пайшло іначай. Але і Ганьне трэба было таксама нечым заняцца. Паехала яна ў найбліжэйшы калгас «Падсопкі» і купіла на гадоўлю парася. Дадому ішла щасльвая. Па дарозе нагнала яна незвычайнью працэсію: невялікі гурт людзей нёс на могілкі дамавіну.

Гэта щасльвая прыкмета, падумала яна. І праўда, усё неяк адразу пайшло ў нас ладом. На самым канцы мястэчка, каля рэчкі мы нават купілі зямлянку, у якую потым да нас заходзіла многа добрых людзей.

Былі там і другія журботна-вясёлыя рэчы. Вядома, калі пад бокам рэчка, то грэх жа, каб не завесыці гусей. У суседкі Ганна купіла гуску, пасадзіла яе на яйкі. Вывела тая чародку гусянітаяу, і бадай што цэлья дні бавілася з імі на рэчцы. Ды аднаго разу выпаў халодны град. Ганна ўспомніла, кінулася на рэчку. Бераг аж белы ад граду, а гусяніты ляжаць дагары ножкамі, нежывыя. Ганна расплакалася, пазыбірала іх у прыпол, прынесла ў замлянку і пакідала яшчэ ў цёплую печ. І забыла пра іх у сумятні. Ды праз які час пачула, што ўпечы гусяніты заціўкалі. Адкрыла засланку, а яны стаяць усе, укачаны ў попел, толькі вочкі блішчаць. Божа, колькі было і съмеху, і радасыці.

Туды ж, у замлянку, заходзілі да нас многія людзі. І нашыя, ссыльныя, і тутэйшыя, сібіракі. Тутэйшыя найбольш ад свае сардечнасці, калі нешта тамтэйшае съпякуць, напрыклад, шанешкі, каб такою навіною пачаставаць і нас. А ссыльныя – проста пазамлянку. Вельмі помніца Пятро Крывец, што рабіў прарабам на новых будоўлях, з Заходняй Беларусі, мілы, душэўны чалавек. Ды вядомы ленінградскі крытык, рэдактар часопісаў «Резец» і «Звезда», сакратар ленінградскага Саюзу пісьменнікаў Анатоль Гарэлаў. Ён загадваў у Сухабузіме птушкафермаю. Птушкаферма была за рэчкаю, наводышыбе ад мястэчка. Харчаваўся ён сухамятаю, бо ў сталоўку хадзіць было далёка. Забягаў да нас таксама. Ганна неяк папыталася ў яго як ён харчуецца.

– Аніяк, – сказаў ён. – Там жа нічога няма.

– А жыўнасць жа ваша нясецца?

– А як жа: і куры, і гусі.

– То вы ж хоць бы яйкамі жывіліся трохі.

– Што вы, што вы, барані божа! – аж спужаўся Гарэлаў. – У мяне ўсё падлічана і запісана ў кнігі: ад яечка да яечка!

Сумленнасць яго проста дзвіла: ён жа мог за ўсё гэта сумленна разылічвацца, учыняючы неабходны запіс.

Потым здарылася так: працаўваў я ў бухгалтэрый МТС. Аднае раніцы туды прыбегла Ганночка з паднятым у руцэ пісьмом і, адчыніўшы дзвіверы ў кантору, крыкнула:

– Ян, табе пісьмо! На, чытай, толькі спакойна!

Бог ведае якімі шляхамі перадаўцца людзям добрыя весыці. Яшчэ не пасьпей я ўзяць у рукі таго пісьма, як да дзвіярэй пачалі падбягаць людзі і шчасліва ціснуць мене рукі. Гэта было пісьмо намесніка пракурора Беларусі А. Вярбіцкага з Менску, у якім пісалася:

«Сообщаю, что Верховным Судом БССР от 29 декабря 1954 г. приговор Верховного Суда БССР от 4-5 октября 1937 года по Вашему делу отменён и дело производством прекращено за недоказанностью состава преступления.

Зам. прокурора БССР

государственный советник

юстиции 3 класса /А. Вербицкий/»

Ну што ж, цяпер можна было ехаць дадому. Пасыля дваццаці гадоў.

19. 02. 92

